

Н.М. Антановіч (Мінск, БГПУ)

**АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ БІЛІНГВАЛЬНАГА ПАДЫХОДУ
Ў НАВУЧАННІ БЕЛАРУСКАЙ АРФАГРАФІІ
МАЛОДШЫХ ШКОЛЬНИКАЎ**

У сацыялінгвістычнай сітуацыі руска-беларускага двухмоўя, якое склада-
ся на Беларусі, асаблівае значэнне набывае фарміраванне моўнай асобы праз
арганізацыю паўнацэннага білінгвальнага навучання і выхавання. Ідэальны мэтай такай адукцыі з пазіцыі лінгвадыдактыкі павінна стаць фарміраванне
прадуктыўнага, збалансаванага, нарматыўнага двухмоўя.

Важнейшай асаблівасцю беларускай і рускай моў з'яўляецца тое, што гэта
мовы блізкароднасныя. «Справа не толькі ў генетычнай роднасці, — адзначае
А.Я. Супрун, — але і ў гранічнай блізкасці сістэм беларускай і рускай моў, якая
выпрацавалася на базе генетычнай роднасці ў выніку ўзаемных уплываў і паралельнага
развіцця некаторых элементаў» [3, с. 15]. У значнай ступені гэта да-
тычыцца гукаўой, граматычнай, лексічнай сістэм.

Пры вывучэнні дзвюх блізкароднасных моў значную ролю адыгрывае пе-
ранос элементаў і заканамернасцей адной мовы на другую. З аднаго боку, пера-
нос спрашчае засваенне блізкароднасных моў, але з другога — выклікае дадат-
ковыя цяжкасці. При выкарыстанні ў маўленні на другой мове элементаў, якія

супадаюць або часткова супадаюць, ажыццяўляеца становучы перанос — транспазіцыя. Калі выкарыстанне элементаў роднай мовы прыводзіць да пашкоджэння норм у маўленні на другой мове, мае месца адмоўны перанос — інтэрферэнцыя.

Вынікі спецыяльна праведзенага даследавання праблемы фарміравання арфаграфічнай пісьменнасці малодшых школьнікаў ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання сведчаць аб tym, што большасць арфаграфічных памылак вучняў выкліканы інтэрферэнцыяй [1]. Патрабуецца спецыяльная работа па іх карэкцыі. Для гэтага ў першую чаргу неабходна вызначыць тэарэтычныя падыходы да навучання беларускай арфаграфіі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму.

На нашу думку, у якасці аднаго з важнейшых падыходаў пры навучанні беларускай арфаграфіі ў сітуацыі руска-беларускага двухмоўя можна назваць білінгвальны падыход. Рэалізацыя названага падыходу прадугледжвае апору на веды, уменні і навыкі, набытыя на ўроках рускай мовы, вызначэнне правільнай сувязі з арфаграфіяй рускай мовы. У tym выпадку, калі не ўлічваецца і не ўстанаўліваецца сувязей паміж арфаграфічнымі сістэмамі беларускай і рускай моў, фарміраванне многіх арфаграфічных навыкаў будзе ўскладніцца, навыкі адной сістэмы будуць змешвацца з навыкамі другой сістэмы.

Выпрацоўка арфаграфічных умennяў і навыкаў на ўроках беларускай мовы ў школах з рускай мовай навучання адбываецца паралельна ці, як правіла, пасля фарміравання арфаграфічных умennяў і навыкаў па рускай арфаграфіі. Наяўнасць становучага і адмоўнага пераносу пры вывучэнні дзвюх моў вылучае ў якасці актуальнай праблемы выкарыстання метадычных прыёмаў супастаўлення і параўнання пры навучанні беларускай арфаграфіі ва ўмовах блізкародненага білінгвізму.

Многія вучоныя-метадысты (А.Я. Супрун, А.І. Уласенкаў і інш.) указваюць на эфектыўнасць выкарыстання ў метадычна апраўданых выпадках названых прыёмаў у працэсе навучання блізкародненым мовам. Педагагічная эфектыўнасць супастаўлення і параўнання пры навучанні другой мове не толькі не супярэчыць дадзеным психалогіі і психалінгвістыкі, але і пацвярджаецца імі. Устаноўлена, што перанос навыкаў і умennяў з роднай мовы на няродную мае месца незалежна ад нашых спраб абмежаваць яе ўплыў. Аднак пры блізкародненом білінгвізме «апора на родную мову для выбару неабходнай з'явы магчыма толькі ў tym выпадку, калі вядома, што яна на самай справе забяспечыць неабходную правільнасць» [3, с. 65].

Названыя вышэй прыёмы блізкія, але не тоесныя. Мы разглядаем прыём параўнання з'яў білінгвізных моў як спосаб выяўлення найперш агульнага паміж імі. У такім выпадку згаданы прыём ёсьць спосаб рэалізацыі арганізаванай транспазіцыі. Адзначаны метад мае на мэце паслядоўны і мэтанакіраваны перанос ведаў, умennяў і навыкаў, атрыманых на ўроках рускай мовы, у вучэбную і моўную практику на беларускай мове пры вывучэнні з'яў, якія супадаюць у абедзвюх мовах. Калі пэўныя моўныя факты ў беларускай мове маюць такое ж або больш шырокое распаўсюджанне, чым у рускай, то апора на веды і

навыкі па рускай мове і парайнанне адпаведных фактаў у блізкароднасных мовах прывядзе да станоўчага выніку. Пры гэтым веды, уменні і навыкі па рускай мове, якія падлягаюць пераносу, неабходна сфарміраваць правільна і трывала. Толькі ў такім выпадку яны могуць служыць апорай для арганізаванай транспазіцыі.

У лінгвадыдактыцы выкарыстоўваецца супастаўляльны метад вывучэння моў. А.М. Шчукін разглядае яго як спосаб выяўлення разыходжанняў паміж фактамі дзвюх моў [5]. Такім чынам, супастаўленне як прыём рэалізацыі гэтага метаду прадугледжвае мэтанакіраваны анализ фактаў дзвюх блізкароднасных моў з мэтай вызначэння дыферэнцыяльных, адметных прымет.

Супастаўленне можа садзейнічаць засваенню як падобных з'яў, так і з'яў, якія ў рускай мове адсутнічаюць. Неабходна адзначыць, што ва ўмовах блізкароднаснага білінгвізму ў працэсе навучання на першай месцы павінны выступаць тыя з'явы, якія невядомыя з урокаў рускай мовы або тыя, якія з'яўляюцца спецыфічнымі ў парайнанні з рускай мовай. Такім чынам, супастаўленне можа быць выкарыстана для вырашэння метадычных задач, звязаных з нейтралізацыяй інтэрферэнцыі.

У метадычнай літаратуры вылучаюць дзве формы супастаўлення — скрытае і адкрытае. У методышы навучання беларускай мове ў школах з рускай мовай выкладання выкарыстоўваюцца абедзве формы супастаўлення.

Скрытае (імпліцытнае) супастаўленне фактаў дзвюх моў рэалізуецца пры распрацоўцы праграм, падручнікаў, метадычных дапаможнікаў. Вынікі такога супастаўлення ў працэсе выкладання не праводзяцца непасрэдна, а ўлічваюцца шляхам спецыяльнай увагі да тых з'яў, якія падвяргаюцца інтэрферэнцыі. Мэтагоднасць скрытага супастаўлення з'яўляецца агульнаўпрынятай з'явай.

У вучэбнай праграме па беларускай мове для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання адзначаецца, што «фарміраванне ў вучняў з'яўленняў пра сістэму беларускай мовы адбываецца з апорай на веды, атрыманыя з рускай мовы, шляхам супастаўлення і парайнання» [4, с. 86]. Вывучэнне беларускай мовы як другой пачынаецца з падрыхтоўчага перыяду (І клас, вусны курс). У І класе малодшыя школьнікі авалодваюць фанетыка-арфаэпічнымі асаблівасцямі беларускай мовы. Гэта з'яўляецца апорай для далейшага свядомага засваення правіл беларускай арфаграфіі.

У ІІ класе навучанне беларускай мове пачынаецца раздзелам «Уступны моўны курс», падчас вывучэння якога адбываецца азнаямленне з графіка-арфаграфічнымі асаблівасцямі беларускай мовы. У падручніку змешчаны практикаванні, якія прадугледжваюць супастаўленні, напрыклад [2, с. 23]:

практ. 43. Разгледзьце малюнкі. Скажыце, хто на іх намаліваны. Прачытайце беларускія слова.

Воўк, леў, жураўлі.

Якім гукам адрозніваецца вымаўленне рускіх і беларускіх слоў? Якой літарай абазначаецца гэты гук?

Далей сістэматычны курс беларускай мовы прадстаўлены наступным чынам: у першую чаргу для засваення малодшым школьнікам прапаноўваюцца

спецыфічныя арфаграфічныя факты і факты, якія найчасцей падвяргаюцца інтэрферэнцыі.

Адкрытае супастаўленне мае на мэце непасрэдны зварот на ўроках беларускай мовы да фактаў рускай мовы, выкарыстанне спецыяльных практиканняў, якія патрабуюць свядомага парашнання моў. Неабходнасць правядзення адкрытых супастаўленняў пацвярджаецца назіраннямі псіхолагаў і лінгвістаў. У свядомасці вучняў непазбежна адбываецца супастаўленне фактаў другой мовы і роднай. Пры гэтым неабходна, каб супастаўленне было свядомым, метадычна мэтазгодным. Вырашаць пытанне аб дарэчнасці супастаўлення і яго характары неабходна ў дачыненні да кожнага канкрэтнага выпадку.

Некаторыя практиканні, змешчаныя ў падручніках па беларускай мове, прадугледжваюць арганізацыю адкрытых супастаўленняў на ўроці, напрыклад [2, с. 64]:

практ. 127. Прочитайте.	
па-руску	па-беларуску
автобус	аўтобус
травка	траўка
кладовка	кладоўка

Якімі гукамі адразніваюцца слова напісаныя па-руску і па-беларуску? Спішыце беларускія слова. Падкрэсліце літару ў разам с папярэднай літарай.

Пасля якіх літар пішаща ў?

Пры навучанні блізкароднасным мовам неабходна ўлічваць, што парашнанні і супастаўленні не павінны быць пастаяннымі, а толькі ў якасці асобных элементаў (прыёмаў) метадычнай сістэмы, якая выкарыстоўваецца. Рэалізацыя білінгвальнага падыходу прадугледжвае ўстанаўленне такіх сувязей паміж беларускай і рускай арфаграфіяй, пры якіх міжмоўныя арфаграфічныя перашкоды будуть менш значнымі, а ў шматлікіх выпадках стануть апорай для фарміравання арфаграфічных уменняў і навыкаў на другой мове.

Як ужо адзначалася, апора на веды і навыкі па рускай арфаграфіі можа прывесці да інтэрферэнцыі, калі ў беларускай мове пэўныя факты менш распаваўсяюцца, чым у рускай. Эфектыўным шляхам нейтралізацыі інтэрферэнцыі з'яўляецца арганізацыя пазнавальнай дзеянніяў вучняў, арыентаванай на ўсвядамленне асаблівасцей рускай і беларускай моў. Таму пры навучанні беларускай арфаграфіі ў сітуацыі руска-беларускага білінгвізму неабходна, з аднаго боку, фарміраваць механізмы новых арфаграфічных дзеянняў, а з другога — размяжкоўваць механізмы, якія абслугоўваюць беларускае і рускае пісьмо. Як заўважае А.Я. Супрун, сістэма навучання другой мове павінна ажыццяўляцца так, каб яна «складвалася як аўтаномная сістэма» [3, с. 33]. Важна, каб выпрацоўвалася дыферэнцыяльная маўленчая ўстаноўка на карыстанне блізкароднаснымі мовамі.

Такім чынам, рэалізацыя білінгвальнага падыходу пры навучанні беларускай арфаграфіі ў пачатковых класах ва ўстановах адукцыі з рускай мовай навучання дазваляе папярэдзіць памылкі, выкліканыя інтэрферэнцыяй, і ажыццяўляць станоўчы перанос ведаў, уменняў і навыкаў, набытых на ўроках рускай мовы.

ЛІТАРАТУРА

1. Антановіч, Н.М. Арфаграфічна пісьменнасць вучняў пачатковых класаў устаноў адукацыі з рускай мовай навучання / Пачатковая школа. — 2012. — № 12. — С. 42–47.
2. Свірыдзенка, В.І. Беларуская мова: вучэб. дапам. для 2-га кл. агульнаадукац. устаноў з рус. мовай навучання: у 2 ч. Ч. 1. — Мінск, 2010.
3. Супрун, А.Е. Содержание обучения русскому языку в белорусской школе. — Минск, 1987.
4. Учебные программы для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения: I-IV классы. — Минск, 2011. — С. 85–99.
5. Щукин, А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. — Москва, 2008.